

ЗАЦВЯРДЖАЮ  
Дырэктар дзяржаўнай  
установы адукацыі  
“Гімназія г.Дзяржынска”  
(подпіс) Л.І.Захарава  
“26” “11” 2024


**ПЛАН**  
**арганізацыі гімназічнай суботы**  
**30 лістапада 2024 года**

**Праектнае нападўненне:**  
**“Гімназія – наш шлях у будучыню!”**

| Мерапрыемства                                                                                                                                                 | Час<br>правядзення | Адказныя      | Месца<br>правядзення             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>Фізкультурна-аздараўленчая дзейнасць</b>                                                                                                                   |                    |               |                                  |
| Удзел навучэнцаў у раённым турніры навучэнцаў пачатковых класаў “Цуда-шашкі”                                                                                  | 10.00              | Хацкевіч І.С. | Гімназія № 1<br>г.Дзяржынск<br>а |
| Гульнёвы турнір, 3 класы                                                                                                                                      | 10.00              | Абромчык А.М. | Вялікая<br>спартыўная<br>зала    |
| Турнір “Мяч над сеткай”, 7 класы                                                                                                                              | 11.00              | Абромчык А.М. | Вялікая<br>спартыўная<br>зала    |
| Трэнероўка “МіксФіт” для навучэнцаў, бацькоў і педагогаў                                                                                                      | 14.00              | Абромчык А.М. | Вялікая<br>спартыўная<br>зала    |
| Спартыўныя рухомыя гульні                                                                                                                                     | 14.00-17.00        | Абромчык А.М. | Вялікая<br>спартыўная<br>зала    |
| <b>Інтэлектуальная дзейнасць</b>                                                                                                                              |                    |               |                                  |
| “Яны жывуць побач з намі” – выстава, размова за круглым сталом, конкурс малюнка да Сусветнага дня хатніх жывёл, 1 кл                                          | 9.30               | Харлап А.М.   | Бібліятэка                       |
| “Скажы жыццю “Да!” – выстава да Сусветнага дня барацьбы са СНІДам. (01.12).<br>“Кніжны калейдаскоп” – выстава і агляд папулярных кніг для дзяцей і падлеткаў. | На працягу<br>дня  | Харлап А.М.   | Бібліятэка                       |

|                                                                                                                  |                                |                                                                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Кніга тыдня: М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў” (да 125-годдзя пісьменніка 30.11.1899) |                                |                                                                                                            |                       |
| Факультатыўныя заняткі па вучэбных прадметах                                                                     | Згодна з раскладам             | Нам.дырэктара Захарава Л.І.                                                                                | Згодна з раскладам    |
| Рэпетыцыйнае тэсціраванне для вучняў 10-11 класаў устаноў адукацыі раёна                                         | 10.00                          | Нам.дырэктара Мігура Г.Я.                                                                                  | Каб.30                |
| Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа                                                                         | Згодна з раскладам             | Настаўнікі па прадметах                                                                                    | Згодна з раскладам    |
| <b>Мерапрыемствы ў класных калектывах</b>                                                                        |                                |                                                                                                            |                       |
| Азбука бяспечнасці "Будзь внимателен всегда, чтоб не случилась вдруг беда!", 1 класы                             | 9.00                           | Калечыц І.П., Шыбка Т.А.                                                                                   | Каб.П7и               |
| КТС “Дзень гімназіста”, 5 класы                                                                                  | 10.00                          | Тумас М.К., Паплаўская Г.А. Доўнар С.У. Качановіч Л.Ч. Мурзіч Л.Ф. Кузаўкова А.М. Карніловіч-Калядзюк М.В. | Акт.зала              |
| <b>Музычна-эстэтычная дзейнасць</b>                                                                              |                                |                                                                                                            |                       |
| Факультатыўныя заняткі музычнай накіраванасці                                                                    | Згодна з раскладам             | Настаўнікі музыкі, рытмікі                                                                                 | Актавая зала, каб.12п |
| <b>Дзейнасць аб’яднанняў па інтарэсах</b>                                                                        |                                |                                                                                                            |                       |
| Клуб “X-Stream” запрашае: круглы стол “Health is the greatest wealth“, 9 кл.                                     | 10.00                          | Сінякевіч К.А.                                                                                             | Каб.26                |
| “Маленькі мастак”                                                                                                | 9.45 – 11.00                   | Калечыц І.П.                                                                                               | Каб. 9П               |
| “Маленькі мастак”                                                                                                | 9.45 – 11.00                   | Шыбка Т.А.                                                                                                 | Каб.П8                |
| “Тэатр для ўсіх”                                                                                                 | 10.00 – 11.20                  | Клыгун І.Л.                                                                                                | Каб.7                 |
| “Чайна клуб”, 3 класы                                                                                            | 9.00 – 9.45                    | Краўчэня А.К.                                                                                              | Каб.1П                |
| “Чайна-клуб”, 5-7 класы                                                                                          | 10.00 – 10.45                  | Краўчэня А.К.                                                                                              | Каб.1П                |
| “Мой край”                                                                                                       | 10.00 – 11.40                  | Хмель С.А.                                                                                                 | Каб.П6                |
| “Рукатворушка”                                                                                                   | 9.00 – 10.00                   | Смольская С.В.                                                                                             | Майстэрня 2           |
| “Тэатр моды – Шарм”                                                                                              | 11.30 – 13.30                  | Смольская С.В.                                                                                             | Майстэрня 2           |
| “Drama Class”                                                                                                    | 10.00 – 10.45                  | Быкоўскі В.У.                                                                                              | Каб. П4               |
| “Юны стралок”                                                                                                    | 10.00 – 11.40                  | Рыбак М.А.                                                                                                 | Каб.42, цір           |
| “У коле сяброў”                                                                                                  | 11.00 – 12.40                  | Салановіч Л.Л.                                                                                             | Каб.33а               |
| “Хор”                                                                                                            | 10.00 – 11.30<br>11.45 – 13.15 | Партнова С.А.                                                                                              | Каб. 14п              |

|                                                                                                                                                                                  |                    |                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                  | 13.30 – 14.15      |                                                                           |                      |
| “Школьны вальс”                                                                                                                                                                  | 13.00 – 14.40      | Жывіцкая К.В.                                                             | Зала рытмікі         |
| <b>Мерапрыемствы па профарыентацыі</b>                                                                                                                                           |                    |                                                                           |                      |
| Заняткі міжшкольнага педагагічнага класа                                                                                                                                         | Згодна з раскладам | Асадчая І.І.                                                              | У адпав. 3 раскладам |
| Удзел навучэнцаў удні адчыненых дзвярэй на факультэце ўнутраных войск Ваеннай акадэміі Рэспублікі Беларусь (в/ч3214)                                                             | 10.00              | Рыбак М.А.                                                                | Г.Мінск              |
| <b>Работа з бацькамі</b>                                                                                                                                                         |                    |                                                                           |                      |
| Бацькоўскі ўніверсітэт “Рэжым дня. Выкананне санітарнагігіенічных норм, арганізацыя рэжыма дня навучэнца. Выхаванне самастойнасці і арганізаванасці ў першакласнікаў”, 1 класаў” | 9.00               | Пажога А.І.<br>Гарэлік Т.І.                                               | Каб. 6               |
| Бацькоўскія сходы, 1Б. 1Г класы                                                                                                                                                  | 10.00              | Пажога А.І.<br>Гарэлік Т.І.                                               | Каб.6<br>Каб.11      |
| <b>Дзейнасць СППС</b>                                                                                                                                                            |                    |                                                                           |                      |
| Акцыя “Мы самі малюем сваё жыццё”                                                                                                                                                | 9.00-9.30          | Педагог-псіхолаг<br>Курыцкая А.Л.,<br>педагог сацыяльны<br>Салановіч Л.Л. | Фae 1 паверха        |
| Індывідуальныя кансультацыі для бацькоў: 1 кл., 5 кл.                                                                                                                            | 11.00-12.00        | Педагог-псіхолаг<br>Курыцкая А.Л.                                         | Каб. 37А             |
| Кансультацыі для бацькоў (па запыце)                                                                                                                                             | 9.30-9.55          | педагог сацыяльны<br>Салановіч Л.Л.                                       | Каб.34А              |
| Факультатывыны занятак “Вучымся жыць у міры і згодзе”                                                                                                                            | 10.00-10.45        | Салановіч Л.Л.                                                            | Каб. 37А             |
| <b>Дзейнасць дзіцячых і моладзевых грамадскіх аб’яднанняў</b>                                                                                                                    |                    |                                                                           |                      |
| Удзел актыва галоўнага магістрата гімназіі у свяце Дзень гімназіста                                                                                                              | 11.00              | Карніловіч-Калядзюк М.В.                                                  | Зала сталовай        |
| <b>Узаемадзеянне з соцыумам</b>                                                                                                                                                  |                    |                                                                           |                      |
| Удзел навучэнцаў гімназіі ў раённых краязнаўчых чытаннях “Памяць пра вайну – у нашых сэрцах”                                                                                     | 10.00              | Бурцава С.У.                                                              | Каб 35               |



|                                                                       |         |                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------|
| Раённы конкурс для навучэнцаў пачатковых класаў “Мой сябар-Светлафор” | 10.00   | Ельніцкая Т.М.    | Гімназія №1<br>г.Дзяржынска |
| Наведванне УДА горада, раёна                                          | З 10.00 | Класныя кіраўнікі | ГДК,<br>ЦДТiМ і<br>інш.     |

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце (пподпіс) В.А.Дубоўская